



Зара над Нёманам

www.mosty-zara.by

ГАЗЕТА ВЫДАЕЦЦА 3 1945 ГОДА

№89 (8799)

СЕРАДА,
19 лістапада 2014 года

Цана 1200 руб.



продовольствие.

Президент особое внимание уделил имеющимся проблемным вопросам в промышленности. В текущем году темп роста промышленного производства в области составил 101,2%. Причем прирост достигнут преимущественно за счет ряда предприятий обрабатывающей промышленности. Например, в деревообработке рост объемов выпуска - 21%. Но при этом реализация продукции серьезно отстает - около двухмесячного объема производства лежит на складе. «Кому нужна такая работа?» - задал вопрос А. Лукашенко.

нерные общества «Лидакхлебопродукт», «Скидельский сахарный комбинат», «Лакокраска» и «Белкард». «Мне докладывают о махинациях со складскими запасами, - отметил Александр Лукашенко. - На Лидском заводе электроизделий скрыли от учета готовой продукции почти на 7,5 млрд бел. руб. В гродненском «Белвторполимере» снизили стоимость запасов до норматива только на бумаге. Скажите, кому нужно это очковтирательство? Это вообще не гродненский стиль».

Особого внимания требует вопрос о привлечении и эффектив-

изводства работают не в полную силу. Один из негативных примеров - предприятие «Конус». Уже почти три года мощности здесь загружены лишь наполовину. Под эту организацию в свое время создавался проект защиты от коррозии крупногабаритных металлоконструкций, на который было затрачено 185 млрд бел. руб. Однако должной отдачи от инвестиций до сих пор нет. «Вы скажете, что это предприятие республиканской формы собственности. Но я всех губернаторов предупреждаю об ответственности за каждый производственный

Обстоятельный разговор о задачах и перспективах развития региона

Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен замедлением темпов социально-экономического развития Гродненской области. Об этом Глава государства заявил во время визита на Гродненщину, после доклада председателя Гродненского облисполкома о перспективах социально-экономического развития области, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что при назначении Владимира Кравцова председателем Гродненского облисполкома была договоренность: после того как он войдет в курс дела и освоится на новом месте, состоится обстоятельный разговор о задачах и перспективах развития региона. «Гродненщина в нашей стране на особом счету, и я постоянно ставлю ее в пример, - подчеркнул Президент. - В ней активно ведется модернизация многих промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Область является одним из лидеров в производстве молока, мяса, зерновых культур. Удельный вес региона в валовом внутреннем продукте страны составляет 8,5%, сельскохозяйственном производстве - более 16%. Однако в последнее время вызывает беспокойство замедление темпов социально-

экономического развития области».

Как показывает статистика, регион постепенно теряет свои передовые позиции в сельском хозяйстве, хотя условия на продовольственных рынках страны, Таможенного союза, других рынках более чем благоприятны для наращивания производства и экспорта сельскохозяйственной продукции, заметил Президент. За январь-сентябрь текущего года реализация скота и птицы на убой сократилась на 6%. Второй год подряд наблюдается значительное снижение поголовья свиней. Производство свинины упало на 15 из 25 крупных свиноводческих комплексов. А ведь по восстановлению и производству свинины было конкретное поручение Президента, и его выполнение находится под угрозой срыва. Глава государства заинтересовался, в чем причина такого положения дел.

Он также заострил внимание на ситуации с вновь введенными молочно-товарными комплексами, запланированный удой обеспечен только на трех из 17 комплексов. В связи с этим Президент задал закономерный вопрос: куда смотрят члены исполкома, первый заместитель председателя облисполкома?

Кроме того, Глава госу-



дарства обратил внимание на недостаточную загрузку предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию (по переработке мяса загрузка составляет 93%, что на 4% ниже прошлогоднего периода, по переработке молока - 90%). Александр Лукашенко отметил, что сегодня есть уникальный шанс поднять эту отрасль на высочайший уровень. В связи с этим он заинтересовался, как область планирует нарастить экспорт в условиях повышенного спроса на

По его словам, в 10 из 17 районов вообще нет прироста производства. Например, Гродненский, Лидский и Слонимский районы не выходят даже на прошлогодний уровень. Глава государства поинтересовался, почему за последний год эти районы не только не приросли, а ушли в минус.

Кроме того, Президент обратил внимание на снижение производства у ряда вало- и градообразующих предприятий области. Среди них -- открытые акцио-

ном использовании инвестиций в основной капитал. На эти цели в январе-сентябре текущего года область использовала 17,5 трлн бел. руб. Однако в сопоставимых ценах это всего лишь 90,5% к уровню 2013 года. По столь важному показателю область опустилась на четвертое место в стране.

Глава государства считает, что серьезной проблемой региона является недостаточная эффективность капиталовложений, когда вводимые в строй про-

ект на территории области, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Ведь когда разрабатывался и осуществлялся данный проект, местная власть не возражала. А теперь что - этот завод никому не нужен?».

Президент отметил, что в нынешних условиях категорически недопустимы непродуктивные финансовые затраты, никаких авантур здесь быть не должно. «Должен быть строгий спрос и персональная ответственность за беспроизводительность», - потребовал Президент.



Мастоўшчына ўславіла лепшых працаўнікоў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці

Працай хлеббароба



У мінулую суботу ў Мілявічах было мнагалюдна. Пасвяточнаму прыбраны аграгарадок, мясцовы Дом культуры віталі працавітых, адданых зямлі і любімай справе сельскіх працаўнікоў Мастоўшчыны. Падставай для шчырай сустрэчы стала свята -- Дзень працаўнікоў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці аграпрамысловага комплексу.

Поспехі даюцца нялёгка

Увосені ёсць асаблівае прызнанне: з году у год выказваць пашану працавітым рукамі і віншаваць людзей са святам. А яно аб'ядноўвае ўсіх, хто любіць родную зямлю, сваімі добрасумленымі адносінамі да справы, бязмежнай адданасцю ўзбагачае яе, робіць багатай і прыгажэй.

Праўду кажучь, што сельскіх працаўнікоў адрозніваюць прыродная мудрасць, рухлівыя адносіны да зямлі, цяпенне і працавітасць. На самай справе, нельга ацаніць працу тых людзей, што вырошчваюць хлеб, з'яўляюцца вытворцамі малака і мяса, перапрацоўваюць сельскагаспадарчую прадукцыю, забяспечваючы харчовую бяспеку краіны і дабрабыт яе грамадзян.

Сваё прафесійнае свята аграрыі Мастоўшчыны сустрэлі добрымі набыткамі. Як адзначыў старшыня Мастоўскага раённага выканаўчага камітэта Аляксей Сцяпанавіч Шафарэвіч, на працягу апошніх гадоў працаўнікі

гаспадарак раёна стабільна збіраюць не менш як 100 тысяч тон зерня. Не стаў выключэннем і бягучы год. Валавы збор зерня сёлета склаў 115,9 тысячы тон пры ўраджайнасці 61,3 цэнтнеры з гектара. Раён займае трэцяе месца ў вобласці па ўраджайнасці зерневых і зернебабовых культур. Сабрана больш за 123 тысячы тон цукровых буркавоў, 13,7 тысячы тон бульбы, 7,3 тысячы тон рапсу.

Хочацца адзначыць добрую работу спецыялістаў і работнікаў сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Азяранскі», які ў бягучым годзе не толькі захаваў дасягнутыя вынікі, але і прымножыў іх. Гаспадарка выйшла пераможцам раённага спаборніцтва па ўборцы зерневых і зернебабовых. Тут дасягнута самая вялікая прыбыўка валовага збору зерня да ўзроўню 2013 года -- 4,4 тысячы тон, ці 27,4 працэнты, -- падкрэсліў кіраўнік раёна.

Не уступае сваім выканаўчага камітэта Аляксей Сцяпанавіч Шафарэвіч, на працягу апошніх гадоў працаўнікі

адзінак з аднаго балагектара сельскагаспадарчых угоддзяў, які складае 216,7 кілаграма. Таму заканамерна, што ААТ «Чарлёна» выйшла пераможцам раённага спаборніцтва па вытворчасці прадукцыі раслінаводства.

На драўніна на нарыхтоўцы травяністых кармоў працаўнікі філіяла «Дубна» ААТ «Агракамбінат «Скідзельскі», якія павялічылі аб'ёмы нарыхтаваных кармоў у параўнанні з

мінулагагоднімі. Аляксей Сцяпанавіч Шафарэвіч прывёў таксама некаторыя лічбы і ў галіне жывёлагадоўлі. Так, па прадукцыйнасці жывёл, а дакладней па ўдою на карову наш раён займае 20-е месца, сярэднясутачных прывагах буйной рагатай жывёлы -- 13-е, свіней -- 7-е месца з 118 раёнаў рэспублікі. Нарошчваюць аб'ёмы вытворчасці жывёлагадоўчай прадукцыі філіялы «Мастоўскі кумпачок» і «Дубна» ААТ «Агракамбінат

«Скідзельскі», а таксама адкрытае акцыянернае таварыства «Чарлёна». За 10 месяцаў бягучага года вытворчасць малака па раёну складала 48,4 тысячы тон, мяса -- 13 тысяч тон.

Выказваючы сельскім працаўнікам падзяку за іх цяжкую, але такую неабходную і да таго ж ганаровую, паважаную і высакародную працу, старшыня райвыканкама пажадаў усім моцнага здароўя, дабрабыту, шчасця, невычарпальнай энергіі і новых працоўных дасягненняў.

За працу -- павага і пашана

І вось на сцэну Дома культуры падымаюцца кіраўнікі гаспадарак, спецыялісты, механізатары, што занялі перадавыя пазіцыі на нарыхтоўцы кармоў і ў жывёлагадоўлі раёна, лепшыя камбайнеры, вадзіцелі, аператары сушыльных комплексаў. Аднымі з першых узнагароды атрымалі кіраўнікі ААТ «Чарлёна», ЗАТ «Гудзевічы», СВК



Радзіма багатая



умоўнага зерня. Сярод звенняў па сушцы і дапрацоўцы зерня пераможцамі выйшлі працаўнікі філіяла «Дубна» на чале з В. П. Аугка, якія прасушылі 5151 тону умоўнага зерня.

Максімальнай выпрацоўкі на кармаўборачны камбайн пры высокай якасці работ на нарыхтоўцы кармоў сёлета дабіўся камбайнер кармаўборачнага камбайна філіяла «Дубна» А. Б. Васільеў. Сярод вадзіцеляў, што здзяйснялі перавозку кармоў ад кармаўборачных камбайнаў першае месца



было прысуджана вадзіцелю філіяла «Дубна» М. І. Добруку. Значны ўклад сельскіх працаўнікоў Мастоўскага раёна ў агульную скарбонку дасягненняў сельскагаспадарчай галіны і харчовую бяспеку краіны быў адзначаны і на

тар па адкорму свіней вадзіцелю філіяла «Мастоўскі кумпачок» ААТ «Агракамбінат «Скідзельскі» В. А. Пікаловіч, жывёлавод філіяла «Дубна» Л. Т. Жук, трактарыст-машыніст філіяла «Дубна» А. Б. Васільеў, вадзіцель філіяла «Дубна» М. І. Добрук, вадзіцель

«Азяранскі» Г. М. Шатуеў, А. А. Санько і У. М. Шульгач. Гэтыя гаспадаркі сталі пераможцамі раённага спаборніцтва па вытворчасці прадукцыі раслінаводства.

Па выніках раённага спаборніцтва па ўборцы зерневых і зернебабовых культур пераможцамі выступілі наступным чынам: першае -- СВК «Азяранскі», трэцяе -- ААТ «Чарлёна», другое -- філіяла «Дубна» ААТ «Агракамбінат «Скідзельскі».

Аднымі з першых узнагароды атрымалі кіраўнікі ААТ «Чарлёна», ЗАТ «Гудзевічы», СВК

галоўных аграрнаму сельскагаспадарчых арганізацый стаў галоўны аграром СВК «Азяранскі» І. В. Шышлоўскі. А права называцца лепшым інжынерам свайго добра сумленнай працы заслужыў галоўны інжынер ЗАТ «Гудзевічы» М. М. Славута.

Сярод спецыялістаў па кармах пераможцамі прызнаны вядучы спецыяліст па кармавытворчасці філіяла «Дубна» В. В. Насута. Бригадзёр вытворчай брыгады ў раслінаводстве ААТ



«Чарлёна» З. В. Занеўскі, які забяспечыў самы высокі выхад зерня з балагектара ўборачнай плошчы, адзначаецца як пераможца сярод упраўляючых участкаў.

Эстафета пашаны рухлівых пераходзіць да хлебаробаў. Словы падзякі гучаць для старшага камбайнера ЗАТ «Гудзевічы» У. Б. Урбановіча, які намалаціў 5245 тон зерня, ці 3586 тон умоўнага зерня, вадзіцеля ААТ «Чарлёна» У. Р. Навіцкага, што перавёз 7069 тон

ўзроўні вобласці. Шчырыя словы віншаванняў і падзякі адрасавала аграрыям Мастоўшчыны намеснік старшыні камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванню Гродзенскага аблвыканкама Л. Я. Адасько. Таксама яна выступіла з прыёмнай місіяй ўзнагароджвання перадавікоў.

Ганаровыя граматы камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванню Гродзенскага аблвыканкама атрымалі: вядучы заатэхнік-селекцыянер філіяла «Дубна» І. В. Радзюк, аператар машыннага даення ЗАТ «Гудзевічы» Н. І. Рожка, апера-

«Чарлёна» У. Р. Навіцкі, зьявіўшыся на сцэне з пераможцамі сельскай гаспадаркі і харчавання Гродзенскага аблвыканкама А. К. Жука.

Злажуданнемі новых працоўных поспехаў і дасягненняў да прысутных звярнуўся першы намеснік старшыні - начальнік упраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання райвыканкама Дз. А. Альшускі.

Наздымак: учасцаў сельскай гаспадаркі. Фота С. ЗВЯРОВІЧА



**ДОРОГАЯ ДОЧЕНЬКА
ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА ОЛЬХОВИК!**

Поздравляю тебя с юбилеем!
С днём рождэння, доченька! Годы, как стрела!
Только ты всё для меня,

как всегда, мала!
О тебе заботы, волнения и мечты,
Желаю тебе счастья,
любви и красоты!

Пусть сбудется всё и к тебе придёт,
Радость в твоём доме пусть всегда живёт,
Будь судьбой хранима, здорова и мила,
Солнцем, светом пусть будет жизнь озарена!

Мама

**УВАЖАЕМЫЙ
ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРУБЕНОК!**

Поздравляем Вас с днём рождэння!
Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать
И пожелать на этот праздник
Здоровья, доброты, удач!
Чтоб никогда не пали духом,
Чтоб все желанья сбылись,
И чтоб счастливой и весёлой
Была в дальнейшем Ваша жизнь!

Коллектив работников Мостовского РОВД

**18 ноября
исполнилось 75 лет
священнику
протоиерею
КАССИАНУ МОЗГОВУ!**

Преподобный Никон Исповедник говорил: «Я обыкновенный человек. Стараюсь ничего из себя не строить. Стараюсь ко всем относиться по совести. Ради спасения и своего, и приходящих ко мне. Я даже доволен бываю, когда мнения обо мне расходятся, потому что хотя это и неприятно для самолюбия, но полезно для спасения души...»

Эти слова один в один подходят нашему батюшке, отцу Кассиану. С любым вопросом можешь к нему обратиться и никогда не услышишь в ответ отказа. Двери его дома открыты для каждого. Мудрый, умный, глубокий... Может пожуришь, может поиграть, но всё это воспринимаешь не как обидное и унижительное, а как должное и спасительное.

От него исходят такое тепло и любовь при общении, что душа успокаивается, вера крепнет и надежда утверждается.

Отец Кассиан для каждого найдёт слова, которые успокоят, согреют и помогут в трудную минуту. Его стараниями преображаются и обновляются храмы, в которых он служит, поддерживается там порядок.

Мы благодарим Бога за то, что есть такой ревностный, добрый, сердечный пастырь.

Дорогой наш батюшка! Поздравляем Вас с днём рождэння! И словами преподобного Льва молим Господа, да укрепит душу Вашу и да насадит в сердце веру, надежду и любовь, суть великие и главнейшие добродетели, ибо вера заставляет нас веровать, надежда -- уповать, любовь -- любить Бога, и сии три добродетели всё равно нужны нам ко спасению, без них никто не достаивается насладиться лицезрением Божиим и никто не может спастись. Здоровья Вам духовного и телесного, Божьей благодати и заступничества Богородицы. Храни Вас Господь на многие лета!

Прихожане Свято-Ильинской церкви
г. Мосты и его духовные чада

**Жители г. Мосты
ПОЗДРАВЛЯЮТ
священника
КАССИАНА
МАРКОВИЧА
МОЗГОВА
с 75-летним юбилеем!**

Желаем Вам и Вашей семье душевных и телесных сил! Выражаем искреннее благодарение за Ваши молитвы и старания, вложенные в строительство церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Церковь Святая просвящает и украшает наш город. Пусть мать Божия защитит Вас и Всех верою живущих в граде сем на многие лета.

Пусть Бог Вас бережёт от зла
И от людей с душою чёрствой,
В глазах которых - пелена,
Чужую боль не видят просто...
Пусть будет в Вашей жизни лад,
Сердца смягчатся добротою
И каждый будет очень рад,
Шагая с Богом за мечтою...
За то, что Вы храните мир,
За то, что Божий исповедник -
Господь Вас щедро наградил
Высоким званием -- священник!

**УВАЖАЕМАЯ
МАРИНА ИВАНОВНА САФАРОВА!**

Поздравляем Вас с 50-летием!
Желаем мира и согласия,
Уюта в доме и тепла,
Любви родных, детей и близких,
Достатка, счастья и добра!

Коллектив работников ГУО «Ясли-сад №1
г. Мосты»

**ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА, МАМА, БАБУШКА И СВАХА
НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА КОРОЕДОВА!**

Сегодня у тебя юбилей --
Красивая круглая дата!
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась тебе к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы не миновало,
Лет тебе сегодня на вид
Ещё удивительно мало.
Такой оставайся всегда:
Красивой, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда.
Чтоб лет через десять опять
Смогли мы, как прежде, сказать:
На вид тебе -- всего 25,
А может, чуть-чуть с половиной!

С любовью муж, дети, внуки Павел,
Женя, Саша и сваты

**УВАЖАЕМЫЙ
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ВАЛЮШКО!**

Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть будет жизнь у Вас счастливой,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!

Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

**ДОРОГОЙ НАШ
МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ ДАНЦЕВИЧ!**

Поздравляем с Днём рождэння!
Пусть будут счастье и здоровье
И пусть на всё хватает сил,
И чтобы каждый день с любовью
Вам только радость приносил!

С любовью внук Артём,
сын Андрей, Ирина

**Уважаемый
отец КАССИАН!**

Сердечно поздравляем Вас
с 75-летием со дня рождэння!
Искренне желаем Вам, всем Вашим
родным и близким крепкого здоровья,
большого счастья, много радостных дней,
тепла и взаимопонимания!

Пусть Господь Бог ниспошлёт Вам душевные силы на многие-многое лета дарить людям христианские ценности во имя добра, светлой надежды и благополучия!

Прихожане храма Святого Николая
из аг. Б. Рогозница

**Уважаемый
отец КАССИАН!**

Вы несёте мир, любовь и благо,
Веру в Бога, словно счастья ветвь!
Вам присущи мудрость и отвага,
Исповедь и вера, Божий свет!

С юбилеем мы Вас поздравляем,
Вдохновенья, мощи и любви,
Веры чистой, мира, процветанья
И всегда легко вперёд идти!

Коллектив работников ГУО «Пацевичский
УПК д/с-СШ»

**СПК имени А. Мицкевича
поздравляет коллег и всех
тружеников сельского хо-
зяйства с профессиональным
праздником - Днём работ-
ников сельского хозяйства
и перерабатывающей про-
мышленности!**

Желаем всем благополу-
чия, здоровья, процветания и
успехов во всём!

**УВАЖАЕМЫЙ
ГЕНРИХ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ МЫСЛИВЕЦ!**

Поздравляем Вас с Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

С днём работников
круглого сельского хозяйства,
С радостью и наслаждением поздравляем Вас!
Пожелать хотим Вам много разного богатства:
Тракторов, комбайнов,
денег и большой КАМАЗ.

А ещё мы Вам желаем,
Чтоб здоровым быть,
Быть счастливым и весёлым,
И с любовью жить!

Коллектив работников
ГУО «Дубненская средняя школа»

**УВАЖАЕМЫЙ
ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПУСЬ
И РАБОТНИКИ ФИЛИАЛА «ДУБНО»
ОАО «АГРОКОМБИНАТ «СКИДЕЛЬСКИЙ»!**

Поздравляем вас с Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Вам от души желаем
Большого урожая,
Зимой -- покровы мощного,
В жару -- дождя хорошего!

Желаем крепкого здоровья, счастья на долгие
годы, высокооплачиваемого труда, семейного
тепла и благополучия!

Спасибо за ваш полезный труд!
Коллектив работников
ГУО «Дубненская средняя школа»

Зара над Нёманам

Мастоўская раённая газета.
Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт,
раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў
рэдакцыі.
Рэг. пасв. № 1214 ад 8 лютага 2010 года.
Аб'ём газеты -- 2 друкаваныя аркушы.

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара -- 3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-22-29, аддзела пісьмаў -- 3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-35-85, бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп'ютарнага цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.

Набор і вёрстка камп'ютарнага цэнтра "Зары над Нёманам"
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП "Гродзенская друкарня":
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. Разл.рахунак рэдакцыі №3015240090011,
РКЦ №10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Белаграпрамбанк» -Гродзенскае абласное
ўпраўленне, код банка 457, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку ў 10.00. Тыр. 4376 Зак. 6969

Наш сайт у інтэрнэце:
<http://www.mosty-zara.by>

Электронная пошта E-mail
адрес: zarja@mail.grodno.by

ISSN 2218-919X



Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў. За змест аб'яў і іншай рэкламы рэдакцыя не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.